



Секцыя 5. Гендэрныя даследаванні
Section 5. Gender studies

Панэль 5.2. Права як рэгулятар гендэрнай палітыкі ў сучасным свеце
Panel 5.2. Law as gender policy regulator in contemporary world

Пятніца, 27 верасня Friday, September 27th
11.30 – 13.00
Панэль 5.2 Panel 5.2 TSPMI, 302 Vokiecių g. 10

Панэль 5.2 Права як рэгулятар гендэрнай палітыкі ў сучасным свеце Пятніца, 27 верасня, 11.30 – 13.00, Мадэратар: Таццяна Целяціцкая Panel 5.2 Law as a regulator of the gender policy in the modern world Friday, September 27th, 11.30 – 13.00, Moderator: Tatiana Telyatitskaya			
Дар'я Бальшакова Daria Bolshakova	Россия Russia	ІС-Бітрікс, магістарка сацыялогіі ІС-Bitrix, MA in Sociology	Трансляцыя гендэрнага гвалту ў сацыяльных сетках Spreading of gender-based violence through social networks Трансляцыя гендерного насілля в соціальных сетках
Таццяна Целяціцкая Tatiana Telyatitskaya	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, кандыдатка юрыдычных навук Belarusian State Economic University, PhD in Law	Гендэрная роўнасць у адміністрацыйным і адміністрацыйна-дэліктным праве Gender equality in administrative and tort law Гендерное равенство в административном и административно-деликтном праве
Наталля Рамазанавя Ramazanava Natallia	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, магістарка юрыдычных навук Belarusian State Economic University, MA in Law	Параўнальны аналіз дэфініцыі «пацярпелы» у адміністрацыйна-дэліктным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і Еўрапейскага Саюза Comparative analysis of the definition of "victim" in the administrative-tort legislation of

			<p>the Republic of Belarus and the European Union</p> <p>Сравнительный анализ дефиниции «потерпевший» в административно-деликтном законодательстве Республики Беларусь и Европейского Союза</p>
<p>Руслан Шульга</p> <p>Ruslan Shulga</p>	<p>Россия</p> <p>Russia</p>	<p>Інстытут міжнароднага права і эканомікі імя А.С. Грыбаедава, кандыдат юрыдычных навук</p> <p>Institute of International Law and Economics named after A.S. Griboedov, PhD in Law</p>	<p>Злачынства, заснаваныя на сэксуальнай арыентацыі ці гендэрнай ідэнтычнасці: заканадаўства і правапрымяненне (на прыкладзе Беларусі, Расіі і Украіны)</p> <p>Hate Crimes Based on Sexual Orientation or Gender Identity: Legislation and Application of the Law (Belarus, Russia and Ukraine Cases)</p> <p>Преступления, основанные на сексуальной ориентации или гендерной идентичности: законодательство и правоприменение (на примере Беларуси, России и Украины)</p>